

“Пагадненне мэраў” з’яўляецца асноўнай ініцыятывай Еўрапейскага Саюза, якая аб’ядноўвае мясцовыя і рэгіянальныя ўлады ў дачыненні да агульнага добраахвотнага абавязацельства зялёнага эканамічнага росту і паляпшэння якасці жыцця.

Мясцовыя органы ўлады, якія падпісалі Пагадненне, добраахвотна абавязуюцца ажыццяўляць дзеянні ў галіне энергаэфектыўнасці і аднаўляльных крыніц энергіі з мэтай скарачэння выкідаў CO₂ не менш, чым на 20% да 2020 года.

ПАГАДНЕННЕ МЭРАЎ-УСХОД

"Падтрымліваючы ўдзел Усходняга партнёрства і гарадоў Цэнтральнай Азіі ў Пагадненні мэраў"

Асноўныя факты

Агульныя мэты:	Мэта праекта - падтрымка мясцовых органаў улады ў краінах Усходняй Еўропы, Каўказа і Цэнтральнай Азіі, каб зменшыць залежнасць ад выкапнёвых відаў паліва, палепшыць бяспеку энергарэсурсаў, а таксама дазволіць ім уносіць больш актыўны ўклад у змякчэнне наступстваў змены клімату.
Канкрэтныя мэты:	Мэта праекта - стмуляванне зацікаўленасці мясцовых органаў улады для падпісання “Пагаднення мэраў”, і іх падтрымка ў падрыхтоўцы і ажыццяўленні Плана ўстойлівага энергетычнага развіцця (SEAP). Асноўная мэта накіравана на паляпшэнне якасці жыцця, дзякуючы значнаму скарачэнню выкідаў CO ₂ прынятым муніцыпалітэтамі ў сувязі з павялічэннем выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі і мер па павышэнню энергаэфектыўнасці.
Краіны-атрымальнікі:	Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Казахстан, Кыргызстан, Малдова, Таджыкістан, Туркменістан, Украіна і Узбекістан.
Асноўныя мэтавыя групы:	<ul style="list-style-type: none"> • Мясцовыя органы ўлады (якія падпісалі і якія плануюць падпісаць Пагадненне) • Нацыянальныя / суб-нацыянальныя органы ўлады (у якасці патэнцыйных каардынатарў Пагаднення) • Сеткі мясцовых органаў улады (якія падпісалі і якія плануюць падпісаць Пагадненне) • Донары і фінансавыя суб’екты • Іншыя зацікаўленыя бакі (няўрадавыя арганізацыі, энергетычныя агенцтва, прыватны сектар, навуковыя колы і г.д.) • Грамадзяне
Дзяржаўны заказчык:	Еўрапейская Камісія, Генеральны дырэктарат па развіцці і супрацоўніцтве “EuropeAid”
Падрадчык і кіраўнік сіндыката:	Energy Cities - Еўрапейская асацыяцыя мясцовых органаў улады, вынаходзячых сваю энергію будучага www.energy-cities.eu
Члены сіндыката:	Еўрапейская асацыяцыя мясцовых органаў улады “Climate Alliance” www.climatealliance.org Асацыяцыя " Energy Efficient Cities of Ukraine " www.enefcities.org.ua/en Агенцтва NL www.agentschapnl.nl/en Рэгіянальны экалагічны цэнтр Цэнтральнай Азіі (CAREC) www.carecnet.org
Перыяд рэалізацыі:	верасень 2011 г. - чэрвень 2015 г.

Кароткае апісанне “Пагаднення мэраў”

Мэта дзейнасці праекта складаецца з чатырох асноўных місій:

1. **Прамоцыя** – “Пагадненне мэраў” павінна стаць шырока-вядомай ініцыятывай ва ўсіх краінах-атрымальніках, з удзелам вялікай колькасці бакоў, якія падпісалі Пагадненне;
2. **Правядзенне трэнінгаў і ўмацаванне патэнцыялу** - Афіс “Пагаднення мэраў-Усход” (СОМО) забяспечвае навучанне і ўмацаванне патэнцыялу ў мэтах садзейнічання мясцовым органам улады па выкананню іх афіцыйных абавязкаў і падтрымкі каардынатораў Пагаднення для забеспячэння высокай якасці паслуг для мэтавых груп;
3. **Служба падтрымкі** - прадастаўленне інфармацыі ўсім зацікаўленым бакам па ўдзелу або падтрымцы Пагаднення (гарадскім, рэгіянальным органам улады, асацыяцыям і г.д.), з дня ў дзень аказваць дапамогу тым, хто падпісаў Пагадненне, у падрыхтоўцы і ажыццяўленні іх Планаў дзеяння і падтрымкі развіцця эфектыўных схем супрацоўніцтва з тэрытарыяльнымі каардынатарамі;
4. **Сувязь з донарамі** - стварэнне шырокай кааліцыі для падтрымкі выканання абавязкаў з боку тых, хто падпісаў Пагадненне, у прыватнасці, з пункту гледжання фінансавання інвестыцый SEAP. Пасрэдніцкія мерапрыемствы з удзелам атрымальнікаў, мясцовых і рэгіянальных устаноў, донараў і адпаведных дэлегацый ЕС і іншых зацікаўленых бакоў. Выпрацоўка рэкамендацый для вызначэння эканамічна абгрунтаваных праектаў.

Цесная каардынацыя з Афісам Пагаднення мэраў у Брусэлі і Аб'яднаным Даследчым Цэнтрам (JRC) будзе забяспечвацца пад кіраўніцтвам Генеральнага дырэктарата па развіцці і супрацоўніцтве “EuropeAid”.

Чаканыя вынікі

Па заканчэнні праекта мы чакаем, што:

- “Пагадненне мэраў” стане шырока-вядомай ініцыятывай у рэгіёне, са значнай колькасцю асоб, якія яго падпісалі, разам з павышэннем узроўню інфармаванасці грамадскасці па змяненні клімату і пытаннях, звязаных з устойлівымі крыніцамі энергіі;
- Асобы, якія падпісалі Пагадненне, ведаюць свае абавязкі і здольныя іх рэалізаваць, умацоўваючы неабходны патэнцыял і ажыццяўляючы стратэгіі ўстойлівых крыніц энергіі, як заяўлена ў іх Планах устойлівага энергетычнага развіцця і правілах разліку выкідаў;
- Умацаванне патэнцыялу муніцыпалітэтаў і Планаў устойлівага энергетычнага развіцця значна аблегчыць доступ да крыніц фінансавання, такім як мясцовыя фінансавыя інструменты, міжнародныя фінансавыя ўстановы (IFIs) і іншым міжнародным інструментам, напрыклад, Інвестыцыйнага фонда суседства (NIF) і Інвестыцыйнага фонда Цэнтральнай Азіі (IFCA);
- Пры мабілізацыі донараў і заахвочванні інвестыцый, мерапрыемствы, уключаныя ў іх Плары развіцця, з'яўляюцца эканамічна абгрунтаванымі і знаходзяць дастатковую фінансавую падтрымку;
- Па выніках мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў адпаведнасці з Пагадненнем, будуць збірацца і публікавацца статыстычныя дадзеныя (колькасць грамадзян ахопленых гарадоў, аб'ём скарачэння выкідаў CO₂, спажыванне энергіі / вытворчасці, ключавыя дадзеныя з Плана развіцця, і г.д.);
- Суб'екты і ўстановы, якія аказваюць падтрымку “Пагадненню мэраў”, будуць важнымі партнёрамі ў рэалізацыі мер;
- Павялічэнне сацыяльнага і эканамічнага дабрабыту грамадзян (звязанага з якасцю жыцця ў сувязі са стварэннем працоўных месцаў, развіццём бізнесу і інавацыямі, паляпшэннем грамадскіх паслуг і інфраструктуры, аздараўленнем навакольнага асяроддзя, сацыяльнага жылля, доступу да чыстых крыніц энергіі і г.д.);
- Даступнасць энергетычных паслуг і павелічэнне доступу да іх (зніжэнне паліўнай беднасці)